

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт
імя Максіма Танка»

**МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ ПЕДАГАГІЧНЫХ КЛАСАЎ**

РЕПОЗИТОРИЙ БНПУ

Мінск 2004

БІЯЛОГІЯ

Асноўным матэрыялам пераводных экзаменаў па біялогіі з'яўляецца курс «Агульная біялогія», які дазваляе вучням авалодаць ведамі аб біялагічных заканамернасцях на розных узроўнях арганізацыі жывой матэрыі — ад клетачнага да біясфернага. Програмай прадугледжана вывучэнне асноўных тэм агульной біялогіі, што дзея маўчымасць паспяхова авалодаць ведамі па будове, функцыянаванні бактэрый, пратыстай, грыбоў, раслін і жывёл, выявіць іх ролю ў жыцці чалавека.

Програма спрыяе фарміраванню навуковага мыслення і светапогляду на комплекснае засваенне паняццяў экасістэмы.

У сувязі са зменамі правіл прыёму па біялогіі ў ВНУ матэрыялы экзамену адпавяджаюць патрабаванням цэнтралізаванага тэсціравання.

Прапануюцца заданні ў форме тэстаў закрытага тыпу (частка А) і адкрытага тыпу (частка В). Заданні адкрытага тыпу змяшчаюць чатыры варыянты адказаў, з якіх адзін правільны. Заданні закрытага тыпу патрабуюць самастойна знайсці правільны адказ у выглядзе слова ці словазлучэння, формулы і г. д.

Агульная біялогія

Агульная біялогія — навука аб агульных заканамернасцях жывога. Жыцце як асобая форма руху матэрыі. Узроўні арганізацыі жывых сістэм: клетачны, арганізменны, папуляцыйны — відавы, біягаецнатачны, біясферны. Агульная характеристыка жывых сістэм розных узроўняў арганізацыі.

Клетка — структурная і функцыйная адзінка жыцця. Клетка ў сістэме жывой прыроды. Асноўная палажэннія клетачнай тэорыі.

Хімія жыцця. Утрыманне хімічных элементаў у клетцы. Макра- і мікрэлементы. Вада і іншыя неарганічныя рэчывы, іх ролі ў клетцы. Вуглярод. Утварэнне біялагічных малекул. Манамеры і палімеры. Ліпіды. Вугляводы. Бялкі. Ферменты. Хімічныя рэакцыі. Ферменты як біялагічныя каталізаторы. Нуклеіновыя кіслоты. АТФ і яе ролі ў клетцы.

Будова і сістэмы жыццезабеспячэння клеткі

Агульнае апісанне будовы клеткі (клетачная мембрana, ядро, цытаплазма). Пракарыёты і эўкарыёты. Форма і памер клетак. Тыпы і разнастайнасць эўкарыётавых клетак. Біялагічныя мембрany эўкарыётавай клеткі. Паверхневыя рэцептары. Малекулярная транспарціроўка праз біялагічную мембрану.

Інфармацыйная сістэма клеткі. Клетачнае ядро. Храмасомы. Храмасомны набор. Карыятып. Відавая спецыфічнасць карыятыпу. Храматын. Хімічны склад храматыну. Універсальнасць і відавая спецыфічнасць ДНК. Захоўванне спадчыннай інфармацыі. Рэакцыі матрычнага сінтэзу: рэплікацыя, транскрыпцыя, трансляцыя, сінтэз поліпептыду. Рыбасомы. Роля i-RНK, t-RНK у сінтэзе бялкоў.

Энергетычная сістэма клеткі. Знешнія крыніцы рэчыва і энергії. Аўтатрофныя і гетэротрофныя клеткі. Сінтэз першаснага арганічнага рэчыва аўтатрофамі. Хларапласты. Фотасінтэз. Хемасінтэз у бактэрый.

Вызваленне патэнцыяльнай энергіі хімічных сувязяў. Клетачнае дыханне. Кіслароднае дыханне і аэробнае аднаўленне энергіі. Браджэнне. Пластычны і энер-

гетычны бакі дыхання. Экспартная сістэма клеткі. Эндаплазматычны рытыкулум, аппарат Гольджы, іх ролі ў жыцці клеткі. Унутрыклетачнае сістэма. Фагацитоз і лінацитоз. Лізасомы. Эндацитоз. Эксацитоз. Вакуолі. Цэнтральная вакуоля раслінных клетак і грыбоў, яе ролі ў клетцы. Абалонка клетак раслін, грыбоў і бактэрый, яе будова і функцыі. Клетачны цыкл. Роля ядра ў працэсе падзелу. Прамы і непрамы падзел. Мітоз. Асаблівасці паводзін храмасомаў пры мітозе. Падабенства і адзінственнасць паміж мітозам і мітозам. Клетка — адкрытая біялагічная сістэма.

Арганізм — біялагічная сістэма

Асноўныя ўласцівасці жывых арганізмаў. Структурная арганізацыя шматклетачных арганізмаў. Тканкі і органы раслін і жывёл.

Жыўленне арганізмаў як спосаб атрымання энергіі з навакольнага асяроддзя. Крыніцы пластычных рэчываў і энергіі. Аўтатрофныя і гетэротрофныя арганізмы. Дыханне на арганізменным узроўні. Паступленне пажыўных рэчываў у арганізм раслін і жывёл. Перамяшчэнне вады і рэчываў. Кроў, тканкавая вадкасць, лімфа і іх функцыі. Імунітэт. Сістэма. Выдзяляльная сістэма раслін і жывёл.

Спадчыннасць. Даследаванні Г. Мендэля. Гібрыдалагічныя метады. Генетычныя эксперыменты Г. Мендэля адносна вывучэння спадчыннасці пры монагібрыдным спалучэнні. Дамінантнасць і рецесіўнасць. Закон аднастайнасці гібрыдаў першага пакалення і закон расшчаплення.

Алельныя гены. Генатып і фенатып. Прынцып узаемадзеяння алельных генаў. Тыпы дамінавання. Няпоўнае дамінаванне і прамежкавыя харарактары спадчыннасці. Множныя алелі. Перадача прыкмет пры дыгібрыдным спалучэнні. Закон незалежнай перадачы прыкметаў. Неалельныя гены і прынцыпы іх узаемадзеяння. Храмасомная тэорыя спадчыннасці. Счапленне генаў. Паняцце пра генетычную карту. Генетыка полу. Храмасомнае вызначэнне полу. Палавыя храмасомы. Перадача прыкмет, спэчленых з полам.

Паняцце аб цытаплазматычнай спадчыннасці. Пластыды і мітахондрыі як аўтапомныя спадчынныя структуры эўкарыётавай клеткі.

Зменлівасць арганізмаў. Роля генатыпу і ўмоў знешняга асяроддзя ў фарміраванні фенатыпу. Зменлівасць, яе тыпы. Мадыфікацыйная зменлівасць. Норма рэакцыі. Статычны аналіз мадыфікацыйнай зменлівасці. Мутацыйны працэс. Мутацыйныя змены на малекулярным (структурна ДНК) і клетачным узроўнях (структурна храмасомаў). Фенатыпічнае прагаўленне мутацій. Спонтанныя і індукуваныя мутацыі. Мутагенные фактары. Закон гамалагічных радоў у спадчыннай зменлівасці (М. I. Вавілаў).

Асаблівасці спадчыннасці і зменлівасці чалавека. Спадчынныя хваробы (генныя і храмасомныя, прычыны іх узінкенне, метады вывучэння, прафілактыка). Роля медыка-генетычнай кансультацыі ў прафілактыцы спадчынных хвароб.

Адаптация арганізмаў да ўмоў пражывання. Экалагічныя фактары. Навакольнае асяроддзе і ўмовы жыцця арганізмаў.

Фактары знешняга асяроддзя: абіятычныя (кліматычныя — святло, вільгаць, тэмпература, паветра, глеба, рэльеф), біялагічныя (уплыў арганізмаў адзін на аднаго — драпежніцтва, паразітізм, супрацоўніцтва, сімбіёз, канкурэнцыя і інш.), антрапагічныя (дзеяньнія чалавека як экалагічны фактар).

Заканамернасці ўздзейння знешніх фактараў: доза фактару, адносная неўзаемзамяняльнасць, абмежавальнаяныя фактары, эфект комплекснага ўздзейння. Рытмічныя змены фактараў і их уплыў на арганізм.

Умовы жыцця. Асяроддзе жыцця: наземна-паветранае, воднае, глебавае, іншы арганізм. Характарыстыка сукупнасці фактараў у розных асяроддзі жыцця: святло, тэмпература, вада, кісларод, іншыя газы. Пояснае і шыротнае размеркаванне відаў. Адаптация арганізма да жыцця ў розных асяроддзі як вынік іх гісторычнага развіцця.

Прыклады экзаменацыйных заданняў

Частка А

A1. Якія з пералічаных прыкмет характэрны толькі для генадаў эўкарыятычных арганізмаў?

- а) Ген уяўляе сабой участак нуклеінавай кісплаты;
- б) У гене закадзіравана інфармацыя аб канкрэтнай прыкмете арганізма;
- в) Для выяўлення закадзіраванай інфармацыі ў гене абавязковы этап транскрыпцыі;

г) Ген падзелены на экзоны і інтроны.

A2. Пры скрыжаванні дамінантнай гомазіготнай асобіны з гомазіготнай рэцэсіўнай па дадзенай прыкмете асобінай у патомкаў першага пакалення:

- а) Праяўлялася толькі дамінантная прыкмета;
- б) Праяўлялася толькі рэцэсіўная прыкмета;
- в) Адбываецца расшчапленне ў адносінах 3:1;
- г) Адбываецца расшчапленне ў адносінах 1:1.

A3. Уласцівасці малекулы бялку заляжаць ад яе:

- а) другаснай структуры;
- б) першаснай структуры;
- в) трацічнай структуры;
- г) чацвярцічнай структуры.

A4. Якое галоўнае значэнне свету ў жыцці раслін?

- а) павышае тэмпературу арганізма раслін;
- б) крыніца энергіі для ўтворэння арганічных рэчываў з неарганічных;
- в) упłyвае на паглынанне вады раслінай;
- г) упłyвае на выпарэнне вады раслінай.

Частка В

B1. ...складаецца з двух полінуклеатыдных ланцужкоў, спіральна закрученых адзін адносна другога.

B2. У кожнай храмасоме ёсьць ..., якая раздзяляе храмасому на два плячи.

B3. Калі арганізм, які нарадзіўся, мае ўсе органы, што ўласцівы дарослай жывёле, мае месца ... постэмбрыянальнае развіццё.

B4. Устанавіць суадносіны

Зародкавы лісток	Органы, сістэмы органаў
1. Эктадэрма	А. Мышачная тканка, канечнасці, цэлом, усе віды злучальнай тканкі.
2. Мезадэрма	Б. Нервовая сістэма, орган слыху, орган зроку, скруныя залозы.
3. Энтадэрма	В. Язык, мышцы, шчытападобная залоза, ротовая поласць.

Літаратура

1. Бавута Г. А. и др. Биология. Мн., 1998, 2000.
2. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология: справочник для старше-классников и поступающих в вузы. М., 2001.
3. Грин Н., Старт Т., Тейлор Д. Биология: в 3 т. Пер. с англ. М., 1990.
4. Заяц Р. Г., Рачковская И. В. и др. Биология для абитуриентов. Вопросы, ответы, тесты, задачи. Мн., 2002.
5. Камлюк Л. В. и др. Биология. Мн., 1999.
6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. М., 1988.
7. Лисов Н. Д., Камлюк Л. В., Лемеза Н. А. Общая биология: Учебник для 10 кл. общеобразовательной школы. Мн., 2001.
8. Лемеза Н. А., Лисов Н. Д., Камлюк Л. В. Общая биология: Учебник для 10 кл. школ с углубленным изучением биологии. Мн., 1998.
9. Машенко М. В. и др. Биология. Мн., 2000.
10. Пособие по биологии для поступающих в вузы / Под ред. Н. А. Лемезы. Мн., 1993.
11. Рейнв П., Эверт Р., Айхорн С. Современная ботаника: В 2 т: Пер. с англ. М., 1990.
12. Реймерс Н. Ф. Популярный биологический словарь / Отв.ред. А. В. Яблоков. М., 1990.
13. Рувинский А. О. и др. Общая биология: Учебник для 10-11 кл. школ с углублен. изучением биологии. М., 1993.